

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ВІЗАВАЯ АНКЕТА

DE REPUBLIEK BELARUS
VISUM-AANVRAAGFORMULIER

1. Прозвішча/ Achternaam		4. Пол/ Sexe <input type="checkbox"/> мужчынскі/ mannelijk <input type="checkbox"/> жаночы/ vrouwelijk		Фотаздымак/ Pasfoto												
2. Імя/ Voornaam																
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзяючыя/ Oude namen en/of meisjesnaam																
5. Дата нараджэння/ Geboortedatum		6. Месца нараджэння/ Geboorteplaats краіна/ land горад/ plaats вобласць(раён)/ provincie		Службовыя адзнакі/ In te vullen door instantie												
7. Цяперашнє Грамадзянства(ы)/ Nationaliteit (huidig)																
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(их) змены / Wanneer uw nationaliteit is gewijzigd, noteer dan a.u.b. uw voorgaande nationaliteit en datum waarop de nationaliteit is gewijzigd																
8. Тып пашпарта/ Type paspoort <input type="checkbox"/> звычайны/ normaal <input type="checkbox"/> дыпламатычны/ diplomatiek <input type="checkbox"/> службовы/ zakelijk <input type="checkbox"/> іншы документ/ ander document:		9. Нумар пашпарта/ Paspoorthnummer 10. Кім выдадзены/ Instantie van uitgifte 11. Дзе выдадзены/ Plaats van uitgifte		12. Дата выдачи/ Afgiftedatum 13. Тэрмін дзеяння/ Geldig tot												
				<table border="1"><tr><td>dag</td><td>maand</td><td>jaar</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>dag</td><td>maand</td><td>jaar</td></tr></table>	dag	maand	jaar	dag	maand	jaar						
dag	maand	jaar														
dag	maand	jaar														
14. Адрес сталага месца жыхарства/ Privé adres (woonadres) краіна/ land вобласць(раён)/ provincie горад/ plaats + postcode вуліца/ straat нумар дома/ huisnummer нумар квартэры/ appartement nummer нумар тэлефона/ telefoonnummer e-mail																
15. Месца працы і службовы адрес/ Werk en werk adres прадпрыемства/ naam bedrijf пасада/ functie краіна/ land вобласць(раён)/ provincie горад/ plaats+postcode вуліца/ straat нумар дома/ huisnummer нумар тэлефона/ telefoonnummer																
16. Тып візы/ Soort visum <input type="checkbox"/> індывідуальная/ individueel <input type="checkbox"/> групавая/ groep		17. Катэгорыя візы/ Visumcategorie <input type="checkbox"/> транзітная/ doorreis <input type="checkbox"/> кароткачасовая/ korte termijn <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/ lange termijn		18. Колькасць уездаў/ Aantal toegangen <input type="checkbox"/> аднаразовая/ eenmalige toegang <input type="checkbox"/> двухразовая/ dubbelvoudige toegang <input type="checkbox"/> шматразовая/ meervoudige toegang												
19. Тэрмін дзеяння візы/ Visumaanvraag з/ van па/ tot <table border="1"><tr><td>dag</td><td>maand</td><td>jaar</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>dag</td><td>maand</td><td>jaar</td></tr></table> на тэрмін знаходжання/ de lengte van de verblijf <table border="1"><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">сутак/ dagen</td></tr></table>					dag	maand	jaar	dag	maand	jaar				сутак/ dagen		
dag	maand	jaar														
dag	maand	jaar														
сутак/ dagen																
20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/ Naam van de uitnodigende organisatie of persoon																
21. Адрес запрашаючай арганізацыі або асобы/ Adres van de uitnodigende organisatie of persoon вобласць/ provincie горад/ plaats вуліца/ straat нумар дома/ huisnummer нумар квартэры/ appartement nummer нумар тэлефона/ telefoonnummer нумар факса/ fax nummer e-mail																
22. Адрес знаходжання ў Беларусі/ Verblijfsplaats in Belarus вобласць(раён)/ provincie горад/ plaats вуліца/ straat нумар дома/ huisnummer нумар квартэры/ appartement nummer гасцініца/ hotel																
23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/ Doel van het bezoek(gedetailleerd)																

24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/ Bent u eerder in Belarus geweest

так/ ja не/ пее

калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту/ Zo ja, geef dan aan welke datum, plaats en het doel van het bezoek

з/ van па/ tot дзе/ waar мэта візіту/ doel van het bezoek.....

25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага году/ Eerdere verblijven in de Republiek Belarus (in het huidige jaar)

1) з/ van па/ tot 4) з/ van па/ tot

2) з/ van па/ tot 5) з/ van па/ tot

3) з/ van па/ tot 6) з/ van па/ tot

26. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана/ Is u ooit een Belarussisch visum geweigerd of is uwvisum ooit geannuleerd

так/ ja не/ пее

калі так, вызначце дату/ zo ja, geef dan aan welke datum

27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Heeft u ooit op het grondgebied van de Republiek Belarus de Belarussische wet overtreden

так/ ja не/ пее

калі так, вызначце калі/ zo ja, geef dan wannen і дзе/ en waar

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэр'ю з консульскім работнікам/ Een positief antwoord heeft niet noodzakelijkerwijs een negatief gevolg voor uw visumaanvraag, maar in dit geval kan het voorkomen dat u een gesprek met een consulaatsmedewerker krijgt

28. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны/ Bent u ooit een land uitgezet

так/ ja не/ пее

калі так, вызначце калі/ zo ja, geef dan aan wannen і з якой краіны / uit welk land

29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Vervoersmiddelen waarmee u naar de Republiek Belarus reist**30. Маршрут руху/ Reis-route****31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Betaalmiddelen die u in de Republiek Belarus gebruikt**

<input type="checkbox"/> наяўныя сродкі/ contanten	<input type="checkbox"/> банкаўская чэкі/ bankcheque
<input type="checkbox"/> крэдытныя карткі/ credit card	<input type="checkbox"/> зваротны билет/ retourbiljet
<input type="checkbox"/> дарожныя чэкі/ reischeque	<input type="checkbox"/> пражыванне/ accommodatiebewijzen

32. Звесткі аб медыцынскай страхоўцы/ Ziektekostenverzekering informatie

страхавая арганізацыя/ Ziektekostenverzekeraar

страхавы поліс/ polis van de verzekering: нумар/ nummer

сапраўдны з/ geldig van па/ tot

33. Сямейнае становішча/ Burgerlijke staat

знаходжуся ў шлюбе/ gehuwd не знаходжуся ў шлюбе/ alleenstaand разведзены(а)/ gescheiden удавец (удава)/ weduw(e) (naar)

34. Прозвішча мужа(жонкі)/ Achternaam van echtgeno(o)t(e)**35. Прозвішча мужа(жонкі) пры нараджэнні/ Meisjesnaam van echtgenoot****36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/ Voor- en evt./ overige namen van echtgeno(o)t(e)****37. Грамадзянства(ы) мужа(жонкі)/ Nationaliteit van echtgeno(o)t(e)****38. Дата нараджэння мужа(жонкі)/
Geboortedatum van echtgeno(o)t(e)****39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ Geboorteplaats van echtgeno(o)t(e)**

dag	maand	jaar
-----	-------	------

краіна/ land горад/ plaats

вобласць(раён)/ provincie

40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/ Wanneer u reist met kinderen en zij staan in uw paspoort vermeld, vul dan deze tabel in

Прозвішча / Achternaam	Імя / Voornaam	Дата і месца нараджэння / Geboortedatum en -plaats

41. Дэкларацыя/ Declaration

я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкете, з'яўляецца дакладнай і праўдзівой. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэта інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абаязуся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы.

Verklaring: Ik verklaar dat de informatie in deze aanvraag waar en correct is. Ik ben me ervan bewust dat om een valse verklaring of weigering om de noodzakelijke documenten voor te leggen kunnen leiden tot weigering van een visum voor entree in de Republiek Belarus. Ik ben gewaarschuwd dat als deze informatie onjuist blijkt te zijn, het visum op elk ogenblik kan worden geannuleerd. Bij aankomst in de Republiek Belarus zal ik mij registreren volgens de procedure en zal ik het grondgebied van de Republiek Belarus verlaten alvorens mijn visum verloopt.

42. Асабісты подпіс/ Handtekening**43. Дата падпісання/ Datum**

dag	maand	jaar
-----	-------	------